

РЭФЕРАТ

Бераставаго Глеба Андрэвіча

Тэма. Прывілей 1447 года ў архіўных практыках Вялікага Княства Літоўскага.

Ключавыя словы. ВЯЛІКАЕ КНЯСТВА ЛІТОЎСКАЕ, АГУЛЬНАЗЕМСКІЯ ПРЫВІЛЕІ, КАЗІМІР ЯГЕЛОНЧЫК, ПРЫВІЛЕЙ 1447 ГОДА, КАНЦЫЛЯРЫЯ, ГАСПАДАРСКІ СКАРБ, АРХІВЫ.

Актуальнасць. На 2018 г. прыпадае юбілей атрымання незалежнасці Літвой і Беларуссю. Абвясціўшы суверэнітэт, краіны пазіцыянавалі гэты акт як аднаўленне незалежнасці. Прывілей 1447 г. абгрунтоўваў дзяржаўныя прэтэнзіі Вялікага Княства Літоўскага часамі Вітаўта, стаўшы актам, дзе закладвалася традыцыя апеліраваць да мінулага ў палітычных мэтах. У актах незалежнасці традыцыя працягвалася праз маніфестацыю сувязі дзвюх дзяржаў з часамі ВКЛ. Адпаведна, юбілей незалежнасці дае нагоду ацаніць гэтую практыку.

Мэта дыпломнай работы. Высветленне працэсу захоўвання прывілея 1447 г. у архіўных сховішчах ВКЛ другой паловы XV – першай паловы XVII стст. і яго выкарыстанне як архіўнага дакумента ў гэты перыяд. **Аб’ект** – прывілей 1447 года. **Прадмет** – звесткі аб стварэнні, функцыянаванні прывілея і практыках архіўнага захоўвання дакументаў у ВКЛ, што дазваляюць высветліць асаблівасці выкарыстання акта як дакумента дзяржаўных архівасховішчаў ВКЛ. **Метадалагічнай падставай** з’яўляецца тое, што работа зыходзіць з выкарыстання гісторыка-генетычнага, гісторыка-тыпалагічнага, гісторыка-сістэмнага і параўнальна-гістарычнага прынцыпаў. **Метады.** У даследаванні выкарыстання агульнагістарычных метады (гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнаўчы, гісторыка-тыпалагічны метады) і метады спецыяльных гістарычных дысцыплінаў (пераважна дыпламатыкі і тэксталогіі).

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Пасля надання прывілея 1447 г. грамадства ВКЛ мела магчымасць атрымаць інфармацыю прывілея. Цягам далейшага часу прывілей трапіў у гаспадарскі скарб, што рабіла яго недаступным для падданных. Найбольш уплывовыя члены грамадства захоўвалі магчымасць атрымаць копію акта, што стала адносна пашырана ў сярэдзіне XVI ст.

Аўтар пацвярджае, што прыведзены матэрыял аб’ектыўна адлюстроўвае стан прадмета, запазычаныя з літаратурных крыніцаў палажэнні суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

Структура і аб’ём работы. Работа складаецца з уводзінаў, 3 глаў, заключэння, бібліяграфічнага спіса, дадаткаў. Аб’ём работы – 71 старонка; бібліяграфічных спісаў – 17 (168 найменняў), рэферата на беларускай, рускай, англійскай мовах – 3, дадаткаў – 32 старонкі.

РЕФЕРАТ

Берестового Глеба Андреевича

Тема. Привилей 1447 года в архивных практиках Великого Княжества Литовского.

Ключевые слова. ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ, ОБЩЕЗЕМСКИЕ ПРИВИЛЕИ, КАЗИМИР ЯГЕЛЛОНЧИК, ПРИВИЛЕЙ 1447 ГОДА, КАНЦЕЛЯРИЯ, ГОСПОДАРСКИЙ СКАРБ, АРХИВЫ.

Актуальность. На 2018 г. приходится юбилей обретения независимости Литвы и Беларуси. Провозгласив суверенитет, страны позиционировали этот акт как восстановление независимости. Привилей 1447 г. обосновывал государственные претензии ВКЛ временами Витовта, став актом, закладывавшим традицию апеллировать к прошлому в политических целях. В актах независимости традиция продолжалась через манифестацию связи государств с временами ВКЛ. Соответственно, юбилей независимости даёт повод оценить эту практику.

Цель дипломной работы. Выяснение процесса хранения привилея 1447 г. в архивных хранилищах ВКЛ второй половины XV – первой половины XVII вв. и его использования как архивного документа в этот период. **Объект** – привилей 1447 года. **Предмет** – сведения о создании, функционировании привилея и организации практик архивного хранения в ВКЛ, позволяющие выяснить особенности использования акта как документа государственных архивохранилищ ВКЛ. **Методологической основой** является то, что работа исходит из использования историко-генетического, историко-типологического, историко-системного и сравнительно-исторического принципов. **Методы.** В исследовании использованы общеисторические методы (историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический) и методы специальных исторических дисциплин (в основном дипломатики и текстологии).

Основные положения, выносимые на защиту. После пожалования привилея 1447 г. общество ВКЛ имело возможность получить информацию акта. В дальнейшем акт попал в господарский скарб, что делало его недоступным для подданных. Наиболее влиятельные члены общества сохраняли возможность получить копию акта, что стало относительно распространено в середине XVI в.

Автор работы подтверждает, что приведенный материал объективно отражает состояние исследуемого предмета, заимствованные из литературных источников положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 3 глав, заключения, библиографического списка, приложений. Объем работы – 71

страница; библиографических списков – 17 (168 наименований), реферата на русском, белорусском, английском языках – 3, приложений – 32 страницы.